



## ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ НА ЧЭРВЕНЬ 2021 ГОДА

### АБАНЕМЕНТ І МБА

«Вселенная ребенка. Советы врача и психолога» к <i>Международному дню защиты детей</i>	з 1 чэрвеня
«Зірнуць на самага сябе праз прызму часу...» да <i>75-годдзя з дня нараджэння Генрыха Далідовіча</i>	з 1 чэрвеня
«Защитница прав угнетенных и обездоленных» к <i>180-летию со дня рождения Элизы Ожешко (1841–1910)</i>	з 1 чэрвеня
«Настоящая правда о войне» к <i>110-летию со дня рождения Виктора Некрасова (1911–1987)</i>	з 1 чэрвеня
«Экологические проблемы XXI века» к <i>Всемирному дню охраны окружающей среды</i>	з 1 чэрвеня
«Целительная сила растений»	з 1 чэрвеня
«Покровительница и небесная заступница земли белорусской» ко <i>Дню памяти святой Евфросинии Полоцкой</i>	з 1 чэрвеня
«Война и судьба» ко <i>Дню памяти жертв Великой Отечественной войны</i>	з 15 чэрвеня

### АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Пусть детство звонкое смеется...» да <i>Міжнароднага дня аховы дзяцей</i>	з 1 чэрвеня
«В экологию через книгу» да <i>Сусветнага дня навакольнага асяроддзя</i>	з 5 чэрвеня
«Поэт критической мысли» да <i>210-годдзя з дня нараджэння літаратурнага крытыка В.Г. Бялінскага (1811–1848)</i>	з 11 чэрвеня
«Узнай о войне из книг» да <i>Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны</i>	з 22 чэрвеня

### АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДААННЯЎ

«Сохраним природу вместе!» да <i>Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя</i>	з 5 чэрвеня
--	-------------

### АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ І БІБЛІЯГРАФІ

Цыкл выстаў «3 крыніц спрадвечных»: <i>святы беларускага народнага каляндара «Чэрвень не гуляе – ураджай люляе»</i>	з 1 чэрвеня
«Нястомны даследчык Віцебшчыны» да <i>200-годдзя з дня нараджэння этнографа, археолага, краязнаўца-даследчыка Віцебшчыны Аляксандра Семянтоўскага</i>	з 3 чэрвеня
«А Вы не з Віцебска?» да <i>Дня горада</i>	з 17 чэрвеня
«Генерал арміі» да <i>115-гаддзя з дня нараджэння двойчы Героя Савецкага Саюза Івана Чарняхоўскага</i>	з 24 чэрвеня



## АДДЗЕЛ ДЗІЦЯЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ

«Разноцветное детство» да Міжнароднага дня абароны дзяцей	з 1 чэрвеня
«Дружба начинается с улыбки» да Міжнароднага дня сяброў	з 8 чэрвеня
«Волшебник нашего детства» да 130-годдзя з дня нараджэння А.М. Волкава	з 14 чэрвеня

## АДДЗЕЛ ЭКАНАМІЧНАЙ, ТЭХНІЧНАЙ І С/Г ЛІТАРАТУРЫ

«Ягода-малина»	з 1 чэрвеня
«Ландшафтный дизайн на 6 сотках»	з 15 чэрвеня

## АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ

«Усе фарбы лета» да Міжнароднага дня абароны дзяцей	з 1 чэрвеня
«Дзень балалайкі» да свята музыкантаў-народнікаў	з 23 чэрвеня

## ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Удовольствие. Гармония. Йога» да Міжнароднага дня ёгі	з 1 чэрвеня
--	-------------

## ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ

«Мир без наркотиков» да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычных сродкаў і іх незаконным абаротам	з 1 чэрвеня
--	-------------

## СЕКТАР ЗАМЕЖНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

«Воспоминание о Шарлоте Бронте (1816–1855)» да 205-годдзя з дня нараджэння англійскай пісьменніцы	з 21 чэрвеня
---	--------------

## НЯМЕЦКАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«У кніг не бывае вакацый»	з 1 чэрвеня
---------------------------	-------------